

Старшыні Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэту
Шорацу Андрэю Віктаравічу
220030 Мінск пр. Незалежнасці, 8

Грамадзяніна Рэспублікі Беларусь

Тэл.:

ЗАЯВА
аб правядзенні масавага мерапрыемства

На падставе артыкула 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ў адпаведнасці з патрабаваннямі артыкулаў 4 і 5 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь” прашу дазволіць правядзенне масавага мерапрыемства.

Від масавага мерапрыемства: пікет салідарнасці з затрыманымі у другой палове сакавіка ў межах крымінальнай справы “Аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў” (на цяперашні момант 16 чалавек знаходзіцца ў СІЗА №1 альбо ў СІЗА КДБ).

Мэта масавага мерапрыемства: прыцягненне ўвагі грамадскасці да крымінальнай справы, якая, на маю думку, па сумнеўных падставах распачатая ў адносінах да шэрагу патрыятычна настроеных людзей і мае відавочныя прыкметы палітычнай матываванасці.

Меркаваная колькасць удзельнікаў масавага мерапрыемства: да 8 чалавек.

Месца правядзення масавага мерапрыемства: г.Мінск, Парк Дружбы народаў (каля плошчы Бангалор).

Пры неабходнасці, выказваю гатоўнасць прыняць удзел у дадатковых перамовах з прадстаўнікамі мінскіх уладаў, з мэтай вызначэння альтэрнатыўнай пляцоўкі для правядзення акцыі.

Дата правядзення масавага мерапрыемства: “ _____ ” _____ 2017 г.

Час пачатку і графік правядзення масавага мерапрыемства: 14:00.

Час заканчэння масавага мерапрыемства: 15:00.

Крыніца фінансавання масавага мерапрыемства: уласныя сродкі заяўніка.

Выкарыстанне транспартных сродкаў, піратэхнічных вырабаў альбо адкрытага агню падчас масавага мерапрыемства не прадугледжанае.

Арганізатар масавага мерапрыемства:

Грамадзянін Беларусі _____

Поўная дата нараджэння: _____

Месца жыхарства: _____

Месца працы (навучання): _____

Арганізатар бярэ на сябе забеспячэнне грамадскага парадку і бяспекі ў часе пікетавання, а таксама захады па забеспячэнні медычнага абслугоўвання і парадкавання тэрыторыі па заканчэнні мерапрыемства.

Дадатак: абявязальніцтва заяўніка масавага мерапрыемства.

З павагай,
арганізатар масавага мерапрыемства

" _____ " _____ 2017 г.

Старшыні Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэту
Шорацу Андрэю Віктаравічу
пр. Незалежнасці, 8
220030 Мінск

Грамадзяніна Рэспублікі Беларусь

Тэл.: _____

АБАВЯЗАЛЬНІЦТВЫ
па арганізацыі і правядзенні масавага мерапрыемства (пікета)

Я, арганізатар пікету салідарнасці з затрыманымі ў межах крымінальнай справы “Аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў”, які запланаваны на “_____” _____ 2017 года у горадзе Мінску, бяру на сабе адказнасць за арганізацыю і правядзенне пікета, абавязуюся, што пры правядзенні пікета будзе забяспечаны грамадскі парадак, а ў выпадку неабходнасці прынятыя меры, звязаныя з медыцынскім абслугоўваннем, прыборкай тэрыторыі пасля правядзення акцыі. Гарантую выкананне патрабаванняў заканадаўства падчас падрыхтоўкі і правядзення мерапрыемства. У тым ліку абавязуюся: пастаянна прысутнічаць на пікеце падчас яго правядзення; забяспечваць выкананне ўмоў і парадку правядзення пікета, бяспеку грамадзян, захаванасць будынкаў, збудаванняў, транспартных сродкаў і іншай маёмасці, а таксама зялёных насаджэнняў; выконваць усе законныя патрабаванні супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і прадстаўнікоў грамадскасці, якія выконваюць абавязкі па ахове грамадскага парадку, і садзейнічаць ім ў забеспячэнні грамадскага парадку; пры выяўленні ў час правядзення пікета ажыццяўлення ўдзельнікамі мерапрыемства экстрэмісцкай дзейнасці або па патрабаванню ўпаўнаважаных службовых асоб дзяржаўнага органа, які ажыццяўляе процідзеянне экстрэмізму, неадкладна прымаць меры па спыненні экстрэмізму; у выпадку спынення мерапрыемства рашэнне аб гэтым давесці да ведама яго ўдзельнікаў; мець распазнавальны знак арганізатара мітынга (нарукаўная павязка, бэйдж і да т.п.); з’яўляцца па запрашэнню кіраўніка (яго намесніка) адпаведнага мясцовага выканаўчага і распарадчага органа або органа ўнутраных спраў для ўдакладнення пытанняў, звязаных з правядзеннем мерапрыемства.

(подпіс)